



наша слова

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 1 (1048) 4 СТУДЗЕНЯ 2012 г.

3 Калядамі, дарагія беларусы!

120 гадоў з дня нараджэння
Адама Станкевіча



2012-ы будзе годам архавай вавёркі

Удзельнікі паэтычнага тэатра АРТ.С трывады таму вырашылі стварыць беларускі жывёльны каляндар. Першы, 2009, год быў названы годам **божай кароўкі**, пасля быў год **зялёнай жабкі**. Год, які сышоў, 2011, — стаў годам **вогненнага вожыка**. А цяпер абрапі **архавую вавёрку**. Збирающа з гэтай нагоды творцы і даказваюць сваю любоў да гэтай жывёлы, што яна вартая таго, каб у нас быў яе год. Гэты проект, які разлічаны на 12 гадоў, называецца “Святкіма беларускае!”.

Паводле Васіля Кроквы.



15 асноўных падзеі з жыцця ТБМ у 2011 г.

1. 12 студзеня ў Магілёве прыйшло 10-е “Беларускае пяціборства”.
2. 2 лютага выйшаў 1000-ны нумар газеты “Наша слова”.
3. 21 лютага, 15 і 25 сакавіка праведзена 4-я агульнанацыянальная беларуская дыктоўка.
4. У красавіку ТБМ дабілася арганізацыі падпіскі на 25-томнік У. Караткевіча.
5. 17 чэрвеня Тапанімічнай камісіі ТБМ праведзена канферэнцыя “Упарадкаванне ўрбаністычнай прасторы Беларусі”.
6. У выніку шматгадовага змагання ТБМ у ліпені прыняты закон “Аб зваротах грамадзянскіх юрыдычных асоб”, у якім у артыкуле 18 замацавана права грамадзян атрымаць адказ на мове звароту.
7. ТБМ вяло бесперапынную барацьбу за беларускія класы. 1 верасня на Гарадзеншчыне адкрылася 20 новых першых беларускіх класаў у рускамоўных школах, у якіх пайшли 169 чалавек.
8. 23 кастрычніка прыйшло XI з’езд ТБМ. Стрэшынём ТБМ на наступныя 3 гады абраны Алег Трусаў.
9. 16 лістапада газета “Наша слова” стала 8-мі палоснай.
10. 28-30 лістапада намеснік старшыні ТБМ Дзяніс Тушынскі прыняў удзел у III Форуме грамадзянскай супольнасці краін-удзельніц Усходняга партнёрства
11. Праведзены шэраг мерапрыемстваў да 120-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча.
12. Выйшлі два нумары часопіса “Верасень”.
13. У снежні выдадзены Гарадзенскі краязнаўчы перакідны каляндар, укладальнік старшыні Гарадзенскай арганізацыі ТБМ прафесар Аляксей Пяткевіч.
14. Праведзены краязнаўчы конкурс “Ведаем свой край”.
15. Распрацавана канцепцыя праекта Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўнай падтрымцы беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь”.

ISSN 2073-7033



Шаноўныя сябры!

Калі жадаецце набыць Энцыклапедыю Максіма Багдановіча (выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі”. Мінск, 2011, 606 с.) па коштах, значна ніжэйшых за магазінныя (90 тыс. руб.), звязтайцеся па тэл. 8-029-2649423. Зміцер Кашавар.

Адам СТАНКЕВІЧ (6 студзеня 1892, в. Арлянты, Ашмянскі павет, ціпер Смаргонскі раён — 29 лістапада 1949, Тайшэцкі р-н, Іркуцкай вобл.) — беларускі грамадскі-палітычны дзеяч, выдавец, гісторык, публіцыст, літаратурнаведаць, каталіцкі святы.

Вучыўся ў Ашмянскай гарадской вучэльні, скончыў духоўную семінарыю ў Вільні (1914), рымска-каталіцкую духоўную акадэмію ў Петраградзе (1918). Пасвечаны ў святы ў 1914. У час вучобы ў Петраградзе старшыня беларускага гуртка, супрацоўнічай з беларускімі газетамі «Святач», «Дзянніца», «Гоман». Адзін з заснавальнікаў і лідару Хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці. Адзін з ініцыятаў правядзення і ўдзельнік з’езду беларускага каталіцкага святарства (24—25.5. 1917) у Менску, дзе выступіў з рефератам пра беларускі рух і яго адносіны да царквы на Беларусі. У 1917 адным з першых перайшоў да казанінай на беларускай мове пры правядзенні набажэнстваў у Дзісенскім, Braslauskim паветах, Драгічыні. Кандыдат кананічнага права (1918). З 1919 выкладаў

рэлігію ў Віленскай беларускай гімназіі. У жніўні 1919 — верасні 1922 рэдактар-выдавец газеты «Крыніца». У 1922—28 пасол польскага сейма, намеснік старшыні Беларускага пасольскага клуба (да яго расколу ў 1925); адстойваў нацыянальныя, сацыяльныя і рэлігійныя права заходнебеларускага насельніцтва.

Адзін з кіраўнікоў Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні. У 1924—26 узначальваў Таварыства беларускай школы (ТБШ), быў старшынём і фактычным кіраўніком Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры (БІГІК). У 1928—39 рэдактар і выдавец часопіса «Хрысціянская думка». Адзін з заснавальнікаў ў Вільні беларускай друкарні імя Ф. Скарыны (1926—40), Беларускага каталіцкага выдавецтва. На IV з’ездзе БХД (снежань 1931) абраны членам ЦК партыі. У 1933 зволнены з Віленскай беларускай гімназіі, працаваў у гандлёвой школе імя С. Сташыца ў Вільні. Вёў набажэнствы на беларускай мове ў касцёле св. Мікалая ў Вільні. У 1938 высланы польскай

адміністрацыяй на 5 гадоў у Слонім. Восенню 1939 вярнуўся ў Вільню і стаў дырэктарам беларускай дзяржаўнай прагіназіі...

7.12.1944 быў арыштаваны савецкімі органамі НКУС 13.4.1949 арыштаваны другі раз. 31.8.1949 Асобай нарадай пры МДБ СССР асуджаны на 25 гадоў пазбаўлення волі. Зняволенне адбылоўся у Лукішках, потым у Азярлагу (Тайшэт, Іркуцкая вобл.), дзе памер. Пахаваны 10.12.1949 на могілках Азярлага каля в. Шаўчэнкі Тайшэцкага р-на.

75 гадоў Міхасю Верасілу

ВЕРАЦІЛА Міхась Уладзіміравіч, нарадзіўся 11.1.1937 г. у в. Навасёлкі Ваўкавыскага р-на. Калекцыянер, краязнавец, мастак, пээт, сябар ТБМ. Закончыў Росскую сярэднюю школу. З 1955 г. на працы ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Краснасельскбудматэрэялы». Аўтар папулярных і навуковых артыкулаў па нумізматыцы, археалогіі, этнографіі. Выявіў і вывучаў старажытныя помнікі на Ваўкавышчыне: магільнік культуры шарарападобных амфар, крэменездабыўныя шахты калі г.п. Краснасельскі, старажытна-славянскае паселішча калі в. Навасёлкі. Як мастак па інтэр’ерах афармляў аўтэкты культуры на Гарадзеншчыне: зону адпачынку ААТ «Краснасельскбудматэрэялы», Гудз-



МІХАСЯ ВЕРАЦІЛЫ

рэстаўрыраваў шматлікія археалагічныя экспанаты для музеяў Менска, Гродна, Ваўкавыска. Як разбяр па дрэве ўдзельнічае ў выставах з 1974 г. Выдаў зборнік вершаў «Спакуса» (Ваўкавыск, 1993). Экслібрис Вячкі Целеша.



Што чакае беларускую мову ў 2012 годзе?

Аляксандр Лукашэнка

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЗАБЫТА НЕ БУДЗЕ

- Беларуская мова забыта не будзе, мы бачым у гэтым напрамку станоўчыя тэндэнцы. Таму перажываць не трэба. Я нікога не арыентую не размаўляюць на беларускай мове. Можаце гаварыць на беларускай, на рускай, на трансценцы — хто як хоча, я нікога не папракаю. Права кожнага чалавека — выбіраць. Мы на

рэферэндуме вызначыліся, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы — беларуская і руская. І калі ставіцца пытанне, што руская мова — гэта чужая, не родная нам, я не згодны. Гэта таксама наша родная мова, якую мы нікому не павінны аддаваць. Мы ўклалі ў яе сваю душу.

Гэта здабытак белару-

саў, што ў нас ёсьць дзве магутныя мовы. Ну хто стане спрачацца з тым, што з-за пэўных прычын руская мова для нас стала настолькі значнай, што мы жыць без яе не можам? Хочаце прапануць мене ўтым, што я мала раблю для беларускай мовы? Для адраджэння нацыянальнай культуры, захавання беларускасці ў нашай

краіне зроблена шмат. Але ўсё гэта павінна праходзіць ціха, спакойна, таму што, калі Прэзідэнт пачне бурліць, кричаць, шумець, іграцца на моўных проблемах, мы зноў растрывожым грамадскасць...

“Звязда” № 246 (27/11), 24 снежня 2011 г.

БЕЛАРУСКУЮ МОВУ ТРЭБА ВЯРТАЦЬ

Як павысіць аўтарытэт беларускай мовы сярод жыхароў нашай краіны? Адказ на гэтае пытанне шукалі ўздельнікі Пленума Беларускага славянскага камітэта, сярод якіх прадстаўнікі Міністэрства адукацыі, члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, навукоўцы.

Усе прысутныя сышліся на думцы, што прывіваць любоў да матчнай мовы неабходна з маленства.

Не рабіць з замежнай мовы свяшчэнную карову

- Сёння ў дзіцячых садках вывучаюць англійскую мову, - канстатуе старшыня Беларускага славянскага камітэта **Сяргей Касцян**. - І гэта не дрэнна, паколькі замежная мова навбходна у сучасным жыцці. Але ці варта рабіць з яе «свяшчэнную карову», ператвараць у цэнтр адукацыйнай палітыкі? Калі чужая мова будзе прыярытэтнай, ці ж будзе прыярытэтным усё астатніе беларускае, у тым ліку твары?..

У сувязі з гэтым у Беларускім славянскім камітэце прыйшлі да высновы, што надышоў час перагледзець праграму выхавання ў дзіцячых садках і дапоўніць яе заняткамі роднай мовай.

- На беларускую мову ў дзіцячым садку, - лічыць Сяргей Іванавіч, - дастаткова адводзіць хоць бы 5-10 хвілін у дзень. Ці ж гэта такая вялікая нагрузка на дзяцей? Але пры гэтым неабходна агарнуць беларускія слова сапраўднай любоўю: аваязкова кожную реч, названую тымі ці іншым словам, паказаць візуальна, у прыгожым малюнку, памясціць слова ў адпаведныя контэксты, лепіш за ўсё казаны. І ёсць на што абаперціся - на выключна багаты беларускі фальклор, на дзіцячу літаратуру, дзіцячыя часопісы.

Было б таксама вельмі

добра, калі б у Міністэрстве адукацыі распрацоўвалі спецыяльныя праграмы для студэнтаў якія праходзяць вучэбную практику. Тады б будучых педагогаў смела можна было прыцягваць да правядзення тыхмоўных хвілін.

Яшчэ адну праблему - праблему садкоў з беларускай мовай навучання — падчас свайго выступу ўзняла спецыяліст інфармацыйна-аналітычнага ўпраўлення Міністэрства адукацыі **Ірына БУЛАЎКІНА**. Паводле яе слоў, мясцовыя органы ўлады павінны павялічаць колькасць такіх установ.

Але для гэтага павінна паступіць дастатковая колькасць заяў ў законных прадстаўнікі дзетак.

Што тычыцца беларускамоўных школ, то на сёння сітуацыя таксама не надта радуе. Большасць бацькоў аддае дзяцей у школы з рускай мовай навучання. Так, у 2010-2011 навучальнym годзе ў беларускамоўных установах агульнай сярэдняй адукацыі навучапася толькі 179 947 хлопчыкаў і дзяўчын (19,1%) з 980 603 вучняў 1-11 класаў.

Пры распрацоўцы праграм улічваць меркаванні школьнікаў

Не сакрэт, што ўрокі беларускай мовы і літаратуры не заўсёды падабаюцца школьнікам. Каб неяк зацікаўіць дзяцей, Беларускі славянскі камітэт прапаноўвае ўвесці за правіла аблікарываць вучэбныя праграмы ў СМІ, у інтэрнэце, сярод настаўнікаў школ, выкладчыкаў ВНУ, пісьменнікаў, студэнтаў-філолагаў, дзіцячых пісчолагаў. Менавіта практикі і павінны быць галоўнымі аўтарамі гэтых праграм, лічыцца ўздельнікі дыскусіі.

— Сярод вучняў - узельнікаў гурткоў — можна наладзіць эксперымент: даваць Беларускага славянскага камі-

розныя творы, скажам, аднаго аўтара, і на падставе водгукau саміх дзяцей рабіць хоць найкія вынікі на прадмет далейшага змяшчэння твораў у праграмах, — прапанаваў Сяргей Касцян. — Таксама, магчымы, варта было б для павышэння аўтарыгэту беларускай мовы і літаратуры ўвесці, як і ў 90-я гады, аваязковыя выпускныя іспыты па беларускай літаратуры, вярнуцца да выкладання «Беларусазнаўства» ва ўсіх ВНУ.

А чаму б не лапулярызаваць беларускую мову праз развучванне на ўроках музыкі народных песень, а на ўроках фізкультуры — рухомых гульняў? А так атрымліваецца, што японскі школьнік на парозе выпуску ведае 50 народных песень, у нас жа школьнікі, ды, што хаваць, і студэнты, не ведаюць ніводнай.

Адзін з беларускіх каналаў перавесці на беларуска-мовнае вяшчанне

Ва ўмовах дзяржаўнага двухмоўя гістарычна склалася так, што большая частка насельніцтва краіны, хоць і разумее беларускую мову, але размаўляе па-руску. У папулярызацыі роднай мовы сярод беларусаў, лічыцца дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. - Але, разам з тым, у апошнія гады, што радуе, яна пачапа пранікаць у інтэрнэт, каталіцкі касцёл, праваслаўную царкву. 20 гадоў таму ў сферы набажэнства беларуская мова фактычна не прысутнічала. Сёння ж гэта вельмі важная сфера духоўнага жыцця сучаснага беларускага грамадства фарміруе прэстыж беларускай мовы.

У бліжэйшы час Беларускі славянскі камітэт разам з заікайленымі асобамі паабяцаў распрацаваць свае прапановы па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства. Але кожны, як мне бачыцца, ужо сёння можа зрабіць крок наустрач роднай мове. Ну хоць бы ўсталяваць беларускі інтэрфейс на сваім камп'ютары, узяць у бібліятэцы книгу на беларускай мове альбо падпісаць на беларуска-мовную газету.

Надзея ДРЫЛА. газета “Звязда”.

зрабіць курсы, але неабавязковыя курсы: хто жадае — няхай вывучае беларускую мову. Хто хоча — у арганізацыях, на прадпрыемствах, у вайсковых частках таксама ствараць курсы. Але ні ў якім разе не гнаць народ туды.

Nashi kar.

Мікалай Чаргінец за курсы беларускай мовы

Пра пагаршэнне становішча беларускай мовы апошнім часам казалі на з'ездах або дзве Саюза пісьменнікаў Беларусі **Мікалай Чаргінец** выступіў з ініцыятывой арганізаціяй у праўчых калектывах, на прад-

прыемствах, вайсковых частках курсы беларускай мовы. Дзеля гэтага ён прапануе нават працоўны дзень скараціць для ахвотных вывучаць беларускую мову. Сваю ідэю спадар Чаргінец выкладаў на расейскай мове ў расейскамоўнай газете «Советская Белоруссия».

- Ну вось нарадзілася ідэя: чаму б нам не прапанаваць

Віншаванні ТБМ



Season's Greetings!

Шчаслівых святаў і чудоўнага Новага года!

Майкл Скэнлан,

Часовы павераны ў справах ЗША,
Амбасада ЗША, Мінск.



PF' 2012

З Калядамі і Новым годам!

Амбасадар Славацкай Рэспублікі
ў Беларусі.

Паважаныя сябры!

Не будзем парушаць традыцыю: ВІНШУЕМ!!!

З Калядамі і Новым годам!

З новымі надзеямі на перамены і вольную Беларусь!
Шчыра зычым вам моцнага здароўя, добрых сяброў,
вясёлых святаў, шчасця і хаханія!

Будзем разам і ў 2012 годзе!

Заўсёды ваш - БАЖ!



Віншую вас са святаам Нараджэння Хрыстовага!

У гэты час мы ўзгадваем чудоўныя слова Божага абяцання: «Не заўсёды будзе змрок там, дзе ён зараз згусціўся. Жадаю Вам бачыць свято і дзяяньне нашага Збадуцы і Господа Ісуса Хрыста ў кожнай сферы вашага жыцця і служэння, і верым, што ў гэты час Господ дае асаблівую надзею для кожнага з нас і для нашага народу!»

Станіслаў Акінчыц.



**Вясёлых святаў, усялякіх
радасцяў і дабротаў Вам
зычыць Беларускі саюз
мастакоў!**



Біблійныя матывы аб'ядноўваюць творцаў

Святочны перыяд паміж каталіцкім і праваслаўнымі Калядамі - спрыяльны час для цеплых сустрэчаў, культурных імпрэзаў, разважанняў пра духоўнае.

Яшчэ напярэдадні свята, 21 снежня, падчас адвенту, ў Чырвоным касцёле адбылася сустрэча арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусеўчы з дзеячамі культуры, адукациі і асветы. «Н пажадаў, каб дабраславенне Божае спадарожнічала ўсім настайнікам душ чалавечых - настайнікам, выхавацелям, пісьменнікам, дзеячам навуки і культуры - усім, хто імкненца падзяліцца дарам веры са сваімі бліzkімі. Пробашч касцёла Уладзіслаў Завальнюк пажадаў ўсім прысутным засяродзіцца на тым, што з'ядноўвае народы ў духу святym.

У менскім «Кніжным салоне» 27 снежня прыйшла вечарына, прысвечаная біблійным матывам у творчасці Р. Барадуліна, Ул. Караткевіча, А. Кашкурэвіча. У дыскусіі, прысвечанай супрацоўніцтву літаратараў, мастакоў і духоўных асобаў прынялі ўдзел прафесар Адам Мальдзіс, выдавец Мікола Матрунчык, пратайярэй Сергій, дзякан Дэмітры Шыла. З цікавасцю ў дыскусіі ўдзельнічалі сябры ТБМ і БХД.

Песні з новага альбома «Вяровіца» з музичнай аранжыроўцай А. Віслайскага презентаваў Але́с Камоцкі. У цыкле 22 творы на матывы псалмоў у паэтычным асэнсаванні Р.І. Барадуліна. Псалмы ў перакладзе з грэчскага «psalms» азначаюць ўрачыстыя гімнаспевы, малітвы. Першым перакладчыкам псалмоў на старабеларускую мову быў Ф. Скарына. Новы дыск суправаджаюць фатадымкі Джона Кунстадтара.

- Творцы, якія пішуць на духоўныя тэмы, ставяць сябе задачу перадаць рэлігійныя тэксты ў духу Евангелля, і ў той жа час - уліць іх у адпаведныя мастацкія формы. Часам здараеца так, што мастацкі твор, натхнены біблійнымі сюжэтамі, жыве самастойным жыццем ў культуры, набывае вядомасць і каштоўнасць, - выказаў сяло думку старшыня

Праваслаўнага брацтва святых Віленскіх пакутнікаў Антонія Іаанна і Еўсевія Мікола Матрунчык.

Арлен Міхайлавіч Кашкурэвіч яшчэ ў 70-я гады па просьбе каталіцкага мітрапаліта Антонія пачаў рабіць ілюстрацыі Бібліі.

- Каб асэнсаваць глыбіню і сілу Евангелля патрэбны час, але кожны сур'езны мастак лічыць гэта неабходным для сябе, - сказаў творца. - Я звязраўся да трактовак заходні-еўрапейскага і сучаснага мастацтва, аналізаваў творы графіка і жывапісца Альбрехта Дзэрэра «Страсці Хрыстовы» і «Жыццё Марыі». У напружана-экспрэсіўных формах ён увасобіў чаканні сусветнага гістарычнага пераменаў у сэрыі гравюраў і выказаў гуманістычны ўяўленні аб сэнсе быція і прызначэнні мастацтва. Як прафесіянал, я вывучаў розныя хрысціянскія творы перад тым, як зрабіць свае графічныя малюнкі.

А.М. Кашкурэвіч дэманстраваў свае рэлігійныя ілюстрацыі да 1000-годдзя хрышчэння Русі ў Менскай праваслаўнай епархіі, пазней яны выстаўляліся ў Берліне ў евангельскай царкве.

- Для нас важным з'яўляецца вацаркаўленне мастацтва, тых іншых яго формаў, - выказаў меркаванне пратайярэй Сергій. - Але разам з тым, не кожны артэфакт рэлігійнай творчасці мае мастацтвазнаўчае значэнне. И не кожны геніяльны твор мастака можа адпавядаць канонам царкоўнай традыцыі, бо яксе адбітак жарсція самога аўтара.

Галоўнае - перадаць багавейныя пачуцці і адносіны да Бога. Для нас важна, каб творы мастацтва нараджалі ў души вернікаў малітвойны настрой, пранікнёныя пачуцці, служылі ачышчэнню душы, прасвятыню духа.

- Для нас, беларусаў, надзвычай важнай з'яўляецца дзеянасць Францішка Скарыны, - падкрэсліў прафесар Адам Мальдзіс. - «Н быў перш за ўсё хрысціянінам». - Мы ганарымся тым, што першынства кнігадрукарскай справы належыць менавіта нам, беларусам перад расіянамі. Пётр Мсціславец быў выхадцам з Беларусі, Іван Фёдарав мечу беларускія карані. У савецкія часы, калі я працаваў у дакастрычніцкім аддзеле Інстытута літаратуры АН БССР, мне прыходзілася адстойваць выданне Скарынаўскіх твораў у рамках зборнікаў, весці палеміку на кангрэсах за ўсталяванне гістарычнай прауды. Мне выпаў гонар рыхтаваць святкаванне 500-годдзя і браць удзел ва ўрачыстасцях з дня нараджэння нашага тытаничнага асветніка. Я меўмагчымасць сустракацца з прамылі нашчадкамі Ф. Скарыны на вечарыне ў Нью-Ёрку. Адзін з прафесораў Францішка



Скарыны жыве ў Канадзе, іншы - ў Мексіцы, яны вельмі прыстойныя і таленавітыя асобы.

Дырэктар «Кніжнага салона» Ала Зміева падзякаўала ўсім удзельнікам вечарыны за глыбокія выступленні і Алексию Камоцкаму за тое, што ён стварыў цеплую сардэчную атмасферу, злучыў прысутных з духоўнай творчасцю Рыгора Барадуліна, агарнуў іх мудрымі думкамі народнага паста, якія былі пачэрпнутыя з Бібліі. Беларускі народ мае багатыя канфесійныя традыцыі, каб далей асэнсаваць і ўласцівіць у культуры біблійную тэматыку, - прагучаў лейтматыў сустрэчы.

Эла Дзвінская.
Фота аўтара.

- Для нас важным з'яўляецца вацаркаўленне мастацтва, тых іншых яго формаў, - выказаў меркаванне пратайярэй Сергій. - Але разам з тым, не кожны артэфакт рэлігійнай творчасці мае мастацтвазнаўчае значэнне. И не кожны геніяльны твор мастака можа адпавядаць канонам царкоўнай традыцыі, бо яксе адбітак жарсція самога аўтара.

Галоўнае - перадаць багавейныя пачуцці і адносіны да Бога. Для нас важна, каб творы мастацтва нараджалі ў души вернікаў малітвойны настрой, пранікнёныя пачуцці, служылі ачышчэнню душы, прасвятыню духа.

- Для нас, беларусаў, надзвычай важнай з'яўляецца дзеянасць Францішка Скарыны, - падкрэсліў прафесар Адам Мальдзіс. - «Н быў перш за ўсё хрысціянінам». - Мы ганарымся тым, што першынства кнігадрукарскай справы належыць менавіта нам, беларусам перад расіянамі. Пётр Мсціславец быў выхадцам з Беларусі, Іван Фёдарав мечу беларускія карані. У савецкія часы, калі я працаваў у дакастрычніцкім аддзеле Інстытута літаратуры АН БССР, мне прыходзілася адстойваць выданне Скарынаўскіх твораў у рамках зборнікаў, весці палеміку на кангрэсах за ўсталяванне гістарычнай прауды. Мне выпаў гонар рыхтаваць святкаванне 500-годдзя і браць удзел ва ўрачыстасцях з дня нараджэння нашога тытаничнага асветніка. Я меўмагчымасць сустракацца з прамылі нашчадкамі Ф. Скарыны на вечарыне ў Нью-Ёрку. Адзін з прафесораў Францішка

Моладзь у «Верасні»

Колькі разоў даводзілася чуць: «Сучасная моладзь талентаў не мае» ці: «Такіх адoranых, як раней, больш няма». Напоўна, асобы, якія гэта сцвярджаюць, нават не цікавіліся творчасцю тых, хто толькі ў пачатку свайго пастычнага шляху. Рызыкну не пагадзіцца з таким меркаваннем, а, каб пераканаць скептыкаў, прапаную зазірнуць, напрыклад, у свежы 5-ты нумар літаратурна-мастакага часопіса «Верасень».

Відаць, разлічаны ён на вельмі патрабавальнага чытача, бо глянцевая вокладка адразу ж цешыць вока сваім не-звычайнікам яркім афармленнем.

Часопіс адрозніваеца багаццем новых імянаў. Маладыя, актыўныя, таленавітыя, яны ўносяць новыя павевы ў пазіцию, прозу, драматургію, публіцыстыку. У іх апавяданнях і аглядах бачыцца іншы погляд на рэчаіснасць, на сучаснае грамадства.

Нельга не адзначыць, што далёка не ўсе з іх навучаюцца на філалагічных факультэтах. Сярод друкаванай моладзі студэнты архітэктурнага факультэта, навучэнцы эканамічнага ўніверсітэта, і, нават, зусім не творчага машынабудаўнічага каледжа. Дзізу даесяць колькі ж у іх зацікаўленняў!

«Верасень» - часопіс беларускамоўны, таму сярод

празаікаў і паэтаў, друкаваных ў ім, толькі тыя, чия творчасць на роднай мове. Бяспрэчна, гэта гаворыць пра сядомасць «вераснёўцаў», пра добрае веданне гісторыі свайго краю, пра заклапочанасць лёсам краіны. «... Ідуць. Вядуть народ. Нацюю. З мінугага - у будучыню. Но час цяперашні - крывавы час - не варта помніць...» - адразу ж узгадалася проза студэнткі Інстытута журналістыкі БДУ Марыны Яўсейчык, з чыёй творчасці пачынаецца празаічная частка пагатага нумара часопіса. Відаць, што не чужыя нашым літараторам тэмы, якія хваліюць і прызнаныя аўтараў. І быццам перагукаюцца сэнсавыя радкі «...Ніколі ўжо нас

не раздзеляць -
Мяне і маю Беларусь.»

з верша выбітнага мастака слова Г. Бураўкіна з радкамі маладога творцы Г. Лабадзенкі

«...вялікае сонца
ты больш не святы
людзям
што не любяць
мае Беларусь!»
(верши «Ворагам
Беларушины»).

На апошніх старонках таго ж пагатага нумара можна знайсці актуальная гутаркі (альбо, як сёння модна казаць, інтэрв'ю) з маладымі спевакамі музычных гуртоў, якія ўжо

паспелі знайсці сваіх слухачоў.

Яшчэ адна асаблівасць часопіса - фотадымкі аўтараў друкаваных матэрыялаў. Справады, часам хочацца паглядзіцца на таго, хто сваім вершам тан прыменяваў душу ці, наадварот, выклікаў хвалю абурэння. Але ж твары маладых пісьменнікаў рэдка мільгаюць на тэлебачанні. Вось і атрымоўваеца: чуць - чулі, чытаць - чыталі, а нікто не бачыў.

Увогуле, пачаткоўцаў у гэтым справе, на жаль, ведаюць толькі рэдактары літаратурных часопісаў. А ўсё тому, што большасць простых чытачоў цікавіць літаратура прызнаўная, а не новая. Гэта вялікая памылка, бо моладзь - гэта энергія і рух наперад. Маладыя пісьменнікі, публіцысты і тыя, хто мае свой пункт гляджання, павінны быць пачути. Іх творчасць такая ж шматгранная і гарманічная, як і творчасць вядомых аўтараў. Тым, хто выбраў такі шлях, трэба дапамагчы. Бяспрэчна, публікацыі ў літаратурных часопісах з'яўляюцца добрым стылум для далейшай дзеянасці. То ж датычыць і чытачоў. Іх цікавасць да маладой літаратуры трэба павялічваць, каб і яны дакладна ведалі: сучасная беларуская моладзь мае таленты!

Святлана МАСЛАВА.

Новае выданне

Кніга заходнебеларускага паэта

«Аўсянія росы» — так называеца кніга твораў старэйшага беларускага паэта Анатоля Іверса (Івана Міско), якая на днях выйшла з друку ў выдавецтве «Кнігазбор» у Менску. Упершыню пад адну вокладку складальнік кнігі і аўтар прадмовы да яе Сяргей Чыгрын са Слонімі ўключыў лепшыя вершы паэта і яго успаміны.

Анатолію Іверсу 15 траўня гэтага года спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння. Усё сваё жыццё ён пражыў у роднай вёсцы Чамяры на Слонімшчыне і ў самім Слоніме. Нялгткае гэта было жыццё, як пісаў сам паэт: «Я трывожымы перажыў...». Сяргей Чыгрын у прадмове да кнігі піша: «У адзін з вечароў да Івана Міско зайшоў незнаёмы хлопец, перадаў прывітанне ад Валянціна Таўляя і папрасіў згоды на подпіс пад Эклярацыяй сялянска-рабочых пісьменнікаў Заходній Беларусі. Эклярацыя і першы верш Івана Міско пад псеўданімам Анатоль Іверс быў апублікованы ў студзенскім нумары часопіса «Літаратурная старонка» за 1934 год. Праўда, наклад часопіса быў канфіскаваны, але ўсё ж з друкарні ўдалося вынесці некалькі нумароў.

У гады Другой Светнай вайны Іван Міско ўзначальваў аўтараў Слонімскую падпольную антыфашистскую арганізацыю і быў намеснікам камандзіра партызанска атрады ім. Дзяржынскага паэта

разведцы. У лесе выдаваў антыфашистскую газету «Барацьба», ўлёткі, дапамагаў выпускаць падпольную «Вольную працу».

Вайна прыйшла праз сэрца і душу Анатоля Іверса. «...на стражу першую жонку і бацьку, ды і сам быў на валаску ад гібелі. Але, нягледзячы на ўсе яго асабістыя пакуты і заслугі перад Айчынай, для савецкай улады паэт Анатоль Іверс у Слоніме заўсёды заставаўся чужым. І нават другі пастычны зборнік вершаў выйшаў з друку ажно праз 31 год

пасля першага. «Не хацелі камуністы выдаваць», — казаў ён мне. Зборнік называўся «З пройдзеных дарог». Дарог, сапраўды, было пройдзена шмат. Нялгткіх дарог, пакручастых, небяспечных і палыновых...»

ФАЛЬКЛАРЫСТ УЛАДЗІМІР ВАСІЛЕВІЧ: 60 гадоў

Для яго легендарная і бунтарская Случчына стала родным кутом, адкуль родам маці, вядомая пісьменніца Алена Васілевіч, хоць і нарадзіўся Уладзімір ужо ў Менску 9 студзеня 1952 года, калі Алена Сямёнаўна працавала ў часопісе «Работніца і сялянка». А кожнае лета ў ёсць. У кожнага фалькларыста была свая жыватворная крыніца, што давала моц на ўсё жыццё.

Амаль усе сучасныя фалькларысты, за малым выключэннем, вучыліся на філалагічных факультэтах, так і Уладзімір Аляксандравіч у 1974 годзе закончыў БДУ, дзе атрымліваў незабытую юркі ў цудоўнага настаўніка Ніла Гілевіча і іншых педагогаў. Здольны юнак да навукі адразу паступіў у аспірантуру Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Акадэміі навук. Пасля паспяховай абароны кандыдацкай дысертацыі, застаяўся працаваць у ІМЭФ і ў 1979 годзе апублікаваў манографію «Усходне-славянская гумарыстычная песня», што стала вынікам аспіранцкіх даследаванняў. Затым з'явіўся дабротны том «Пахаванні. Памінкі. Галашэнні» (1986) у вядомай серыі «Беларуская народная творчасць» і іншыя выданні.

Успамінаеца незабытая адрэзэнця пара, калі мы запоеем чыталі маскоўскі «Огнёк», іншыя газеты і часопісы, што раскрывалі праўду аб камуністычным раі, хадзілі на мітынгі. Васілевіч, як сапраўдны інтэлігент, не мог не прыняць душою павевы новага, прага вольнасці і надзеі.

У поўнай меры прайвіўся талент няўримслівага даследніка старасветчыны, што пылілася ў архіўных сковах і народнай памяці. Адзін за адным выходзілі фалькларысты, чынныя кнігі «Збіральнікі» (1991), адкрываючы вочы простым чытачам і спецыялістамі пра І. Бермана, Біруту (Амелію Даравінскую), У. Вярыгу, З. Глогера, О. Кольберга, К. Машынскага, А. Пшонку, Ч. Пяткевича, А. Троіцкага, Э. Яленскую-Дмахоўскую; «Беларускі народны календар» (1993); «Беларуская міфалогія» (2001).

Асвета народа, мала-



дога пакалення становіща для фальклорыста прыярытэтнай задачай, таму і выходзіць кнігі «Бег Бай па сцяне» (1990), «Хто з'еў прасвірку» (1979, разам з А. Фядосікам), «Дай, Божа, знаць, з кім век векаваць»: Беларуская народная варажба» (1993), «Міфы Бацькаўшчыны» (1994), «Беларускі народны соннік» (1996), «Старыць цыган на золаце: Загадкі» (2001), «Чароўны свет: З беларускіх міфаў, паданняў, сказаў» (2008, 2010).

Сцвярджаеца як прызнаны спецыяліст па міфалогії, календары, аб чым сведчыць выпушчаныя кнігі. Аўтар самага вілікага, 3-томнага, збору народных прыкметах і павер'ях «Зямля стаіць пасярод свету...» (1996), «Жыцця ад вечных лад» (1998), «Зямная дарога ў вырай» (1999).

Выдатным выданнем, вернутым У. Васілевічам (укладальнік і перакладчык) і Л. Салавей (перакладчык) на радзіму, стала кніга Часлава Пяткевича «Рэчыцкае Палессе» (2004), сабраная з польскамоўных публікаций земляка па матэрыяльнай і духоўнай культуры XIX ст. і неапублікованага раней раздзела «Грамадская культура». У гэтым ключы працягваеца праца над духоўнай спадчынай Казіміра Машынскага.

Разам з калегамі ўдзельнічаў у стварэнні манаграфічных дапаможнікаў «Беларуская фальклорыстыка: Зборанне і даследаванне народнай творчасці ў 60-х гадах XIX ст.» (1989), «Беларуская вусна-пэтычна творчасць» (2000), па якіх навучаючыя студэнты ўніверсітэта; зборнікі фальклорных матэрыялаў «Дзіцячы фальклор» (нав. рэд., 2006), «Замовы» (2009), якія

складзены на аснове фальклорнага архіва БДПУ; энцыклапедычных даведнікаў і слоўнікаў «Народная культура Беларусі» (2002), «Беларуская міфалогія» (2004).

Без актыўнага ўдзелу У. Васілевіча не абыходзіца выпускі амаль усіх апошніх энцыклапедый: «Беларуская савецкая энцыклапедыя» (у 12 т., 1969 – 1975), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (7 т., 1993 – 2003), «Беларуская энцыклапедыя» (у 18 т., 1996 – 2004), «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» (у 5 т., 1984 – 1987), «Этнографія Беларусі» (1989), «Тэатральная Беларусь» (у 2 т., 2002 – 2003), «Республіка Беларусь», «Беларускі фальклор» (у 2 т., 2005 – 2006), «Культура Беларусі» (з 2010) і інш.

Уладзімір Васілевіч шмат сабраў розных фальклорных твораў па ўсіх абласцях Беларусі, а таксама зрабіў навуковую экспедыцыю па Сібіры і Далёкім Усходзе. Помнікі знаходзіцца ў архівах ІМЭФ, БДУ, БДПУ, увайшлі ў тэмы акадэмічных серыі БНТ. У БДПУ, дзе ён працуе з 1992 года, курыруе фальклорна-этнографічны архіў, дзе акрамя запісаў вуснай народнай творчасці, сабрана ніяма артэфактаў народнай культуры і поўту. З 2004 года яго, лепшага фальклорыста педагогічнага ўніверсітэта, прызначаюць загадчыкам кафедры этнаграфіі і фальклорыстыкі, якія рыхтуе выпускнікоў па спецыяльнасцях «Сусветная і айчынная культура. Фальклор», «Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэграфія».

Сваё 60-гадзе фальклорыст сустракае ў поўным росквіце сіл і таленту.

Алесь ЛОЗКА.

7 студзеня. Палац культуры ветэранаў. (Я. Купалы, 21). **19.00.**

Святочны канцэрт з удзелам зорак акустычнай музыкі: Таццяна Беланогая, Зміцер Бартосік, Андрэй Хадановіч, Эдуард Акулін, Андрэй Плясану, Аляксей Галіч з праграмай на свята Божага нараджэння, презентацыя дыска «Калядныя песні Данчыка»

Усім дзёткам падарункі ад арганізатораў і Святога Мікалая!

Даведкі: 6490888. Кошт квіткоў ад 25 000 да 45 000.



Валер Санько Звіняць жаўрукі ў Чарнобыльскім небе Фрагменты з дакументальнага рамана

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Ах як правільна пра-
маўляў Мікалай Слюнкоў,
хварэй за дабрабыт і здароўе
беларусаў, народаў Украіны,
СССР. Забылася разумнаму
чалавеку ўласная пасцінасць у
першачарнобыльскі дні і ты-
дні, анонастайнія пастаянныя
асаджванні ў ЦК КПБ усіх іні-
цыятыўных і асцярожных у
абласцях і раёнах: не падымай-
це панікі, яна страшней за
радыяцынасць; выконвайце
планы; ніякіх недазволеных пе-
расяленняў. А дазволы, выда-
на ведалі высокія партыцыцы,
Масква не давала: абстаноўка
на ЧАЭС нармалізуецца, пад
кантролем, не прыспешвайце.

Мікалай Слюнкоў
быццам забыў, што ў час па-
ездкі ў Хойніцкім раёне заклі-
каў насельніцтва не выяз-
джасць з раёна, жыць патрэб-
на і можна ў райцэнтры і вёсках,
радыяцынасць зні-
жасцца, а сам нашчэнт выкі-
нуў з памяці эпізод, калі аэзін
з голубых краўніку Беларусі
пераабудзіўся перад выездам з
зоны. Нельга сесіі ў легкавіку
з забруджаным радыяцынай абу-
тку, выдатны чаравік па-
стайлі на ўзбочыну. Не пажада-
ваў загаджваць машыну. На-
роду ў раёнах і вёсках жыць
можна гадамі, а краўнік усяго
дзень паездзіў па раёне і чара-
вікі выкінуў.

Многае не памятала-
ся мудраму і асцярожнаму
Слюнкову.

XII

Яна не зачвала балю-
чую тэму, не планавала выпытыва-
ць Рамана Кавалёва пра лік-
відатарства. Само атрымоўва-
лася. Раз жанчына спытае,
другі ўдакладніць, трэці адка-
ментуе яго заўвагу на вуліцы.

У зоне ўсё было проста
і няпроста, па словах дазімет-
рыста Кавалёва. Звычайнім
рабацікам ліквідатарам дазі-
метры наогул не давалі, не
трэба ўсім ведаць фонавасць.

— Сабак і катоў адст-
рэльвалі салдаты. Не пакідаць
звяр'ё. Вар'яцца разнисць па
ўсёй Беларусі, Украіне. Слю-
ною абмажуць чалавека —
усё, хворы.

— Странялі.

— І лавілі. Сеткамі.
Хатнія. Спярша сабачкі не ха-
целі ўцякаць, не ўмелі хутка і
далёка сіаць ад лаўцоў. Потым
ад сабакі сабаку перадалося,
стрымголі. Ад любога му-
жыка.

— Чаму мужыка?

— Наўчыліся распаз-
наваць. Бабаў не палохаліся.

У краме ён і яна куп-
ляюць прадукты.

— Партызаны — мілі-
цыя, салдаты, ліквідатары, мы
ўсё зваліся партызанамі. Мно-
гія віскоўцы выехаў з хаты на
тыдзень, так ім казалі, не пры-
хапілі патрэбнае. Сярод дня
высяленцы вяртаюцца дахаты.
Смелы. Пісъмы, фоткі, грошы
са схрону ўм трэба, — каторы
раз паўтараеца фізік Кавалёў.

— А тут — асадзі назад. Сал-
даціка ці мілітошу не ўга-
ворыш.

ворыш.

— I...

— У аўзід народ шы-
еца. Натыкаецца на дазімет-
рыстаў. Ад райСЭС, Менску
ци нас. Зводкі штодня патраба-
валі. Дазімерылі мы шмат,
усюды.

— I...

— Мы прапускалі.
Працуем, не бачым высялен-
цаў, мы іх не заўважаем і ўсё.
Спытае кабетка, сустрэлі на
шыбах надпіс “Даруй хатка
мілая”, дзеці напісалі, яна ў^т ту хату ідзе, — дазіметрыст і
раскіс. Ідзе.

— Дазіметрыст гэта
вы?

— А хто ж.

— I...

— Раз’ікалася.

Як перадаць жанчыне
колішнія адчуванне, што ў зо-
не і прызонні ў дазіметрыстай,
усіх ліквідатараў знік страх,
знік. Замеры фону Раману Ка-
валёву даводзілася рабіц пас-
ля другіх выміральнікаў. На
адным месцы бывала мералі
радыяцыні па чатыры разы на
месец. Практычна ніколі выні-
кі не быў аднолькавыя, не съ-
ходзіліся. Вечер і пыл ганеб-
шчыны рабілі, пераносілі рады-
яцыні лёгкі. Што і як дазімет-
рысты пісалі, большасць лю-
дзей не цікавіла.

— А вас?

— Нас цікавіла, як на-
шыя лічбы перапісвалі ў раёне,
мянлялі ці не. Спярша. Апасля
абыякавасць. Пацелі страшэн-
на. Адзін наш, з настаўнікай,
моцна ўсім пасабляў. Начальст-
ва не любіць добрых, хто ўсім
памагае. Яго прыцінцуць ха-
целі.

Двое ідуць цішэй, яшчэ
цишэй.

— Было некалькі ад-
маўленцаў. Ад працы ў зоне,
любой працы. Не інтэлігенты,
іх Бог прывучыў не падста-
ляцца пад слоўны начальніцкі
удар. Рабація пайсталі. Болей
не буду ліквідатыніць і ўсё.
Турмою ім гразілі. Ваенна-
абавязаны, прысягнуў даваў.

— А яны сваё, у нас ёсць
праца, чаго сарвалі, па якім
законе...

— Ваенкамацкае распа-
раджэнне не закон. З’ехалі, і
нічога. Асобныя, хто тэрмін
адбываў, дзесяць-пятнаццаць
дзён, зусім смяліліся, з’ехалі.

— Павольняцца па шашы.

— Такому патрэбна мець адва-
гу. — Павольняць яшчэ цішэй. —
І розум. Не бязыца кадравікоў
і прыначальніцкую зудзень.

— Не буду ікаць. Як
паводзіліся неадмайляльнікі



АБ ДЗЯРЖАЙНАЙ ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Канцэпцыя праекта Закона Рэспублікі Беларусь, якая прапануеца Грамадскім аб'яднаннем

“Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Беручы пад увагу тое, што беларуская мова:

- ёсць атрыбутам беларускай нацыянальнай адметнасці;
- ёсць гарантам нацыянальнай тоеснасці беларускага народу ў прасторы і часе;
- ёсць каштоўнасцю культурнай спадчыны Беларусі;
- ёсць каштоўнасцю, павага да якой інтэгруе беларускі народ і тым самым гарантую дзяржаўны суверэнітэт Рэспублікі Беларусь, яе единасць і непадзельнасць;
- мае магчымасць зберагацца і развівацца ва ўсіх сваіх формах толькі на тэрыторыі пераважнага расселення беларускага народа, г.зн. у Рэспубліцы Беларусь;
- у выніку працяглай адсутнасці дзяржаўнага суверэнітету Беларусі вымагае дадатковай падтрымкі ў парадунні з мовамі, якія належаны народам з бесперапыннай традыцыяй нацыянальнай дзяржаўнасці і маюць статус міжнародных,

а таксама прызнаючы лінгвістычныя права грамадзян Рэспублікі Беларусь,
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь прымае гэты Закон.

Артыкул 1. Праўныя падставы і мэта Закона

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб беларускай мове грунтуюцца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і складаюцца з дадзенага Закона, Закона Рэспублікі Беларусь “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Праўны падставай для распрацоўкі і прыняція дадзенага Закона з’яўляюцца міжнародна-праўныя акты, аваязковыя для Рэспублікі Беларусь, а менавіта:

- Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека;
- Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах;
- Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах;
- Еўрапейская культурная канвенцыя;
- Канвенцыя ААН па пытаннях адукцыі, навукі і культуры “Аб ахове і заахвочванні разнастайнасці формаў культурнага самавыяўлення”;
- Канвенцыя ААН па пытаннях адукцыі, навукі і культуры “Аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны”.

Мэтай гэтага Закона з’яўляецца пашырэнне і ахова функцыянальнага асяроддзя для зберажэння і забеспечэння перспектывы беларускай мове.

Артыкул 2. Статус беларускай мовы

Беларуская мова - нацыянальная мова беларускага народа.

Беларуская мова - афіцыйная мова Рэспублікі Беларусь.

Беларуская мова - тытульная мова Рэспублікі Беларусь.

Беларуская мова ва ўсіх формах яе вуснага і пісьмовага бытавання і незалежна ад ступені кадыфікацыі з’яўляецца нематэрыяльнай культурнай каштоўнасцю, якая аховаеца дзяржавай.

Аб’ектамі аховы дзяржавы ёсць беларуская вусная і пісьмовая літаратурная мова, лексіка і фразеалогія, дыялектная мова, стара беларуская мова, графічныя сістэмы і аграфічныя традыцыі, тапанімія, традыцыйны іменаслоў і сістэмы найменнія людзей.

Артыкул 3. Беларуская мова - нацыянальны капитал

Беларуская мова, як гуманітарная субстанцыя, з’яўляецца прыналежнасцю, а, значыць, і ўласнасцю беларускага этнасу і Беларускай Дзяржавы.

Ніхто ў свеце акрамя беларускага народа і Беларускай Дзяржавы не можа праводзіць ніякіх дзеяння па зменах, рэформаванні, уда-сканаленні беларускага маўлення, беларускага правапісу, беларускіх лінгвістычных нормаў.

Ніхто ў свеце акрамя беларускага народа і Беларускай Дзяржавы не мае права вызначаць лінгва-прававы статус беларускай мовы.

2. ДЗЯРЖАЙНА МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА, ДЗЯРЖАЙНЫІ АГУЛЬНАЦЫЯНАЛЬНЫІ ПРАГРАМЫ ПА ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Артыкул 4. Асноўныя пастулаты дзяржаўнай моўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь

Рэспубліка Беларусь ажыццяўляе заканадаўчую, арганізацыйную і фінансавую падтрымку беларускай мовы ў формах і аўтамах, неабходных для забеспечэння падтрымкі беларускай мовы на міжнароднай арэне, па заяваванні і абароне пазыцій беларускай мовы ў сусветнай моўнай супольнасці.

Ажыццяўляе падвышенню моўнай культуры грамадзян;

стварае ўмовы для захавання дыялектаў;

стварае ўмовы для захавання помнікаў пісьменства беларускага народа і прымае заходы для вяртання помнікаў пісьменства, што знаходзяцца па-за мяжамі Беларусі;

забяспечвае матэрыяльную базу для функцыянування беларускай мовы;

забяспечвае фармаванне і развіццё беларускай тэрміналогіі для ўсіх галін навукі, усіх сфер дзяржаўнай дзеянісці і гаспадаркі;

падтрымлівае як прыярытэтную галіну навукі, якая займаюцца даследаваннем беларускай мовы, аказвае дзяржаўную падтрымку выданню навуковых і папулярных прац у пытаннях беларускай мовы, перакладаў на беларускую мову даведкавай, навучальна-метадычнай, мастацкай літаратуры, мастацкіх, дакументальных, мультыплікацыйных, навучальныx фільмаў.

Беларуская дзяржава абараняе моўныя права беларусаў у дыяспарах і на ашварах традыцыйнага расселення беларусаў за мяжой, падтрымлівае адпаведную ініцыятывы, а таксама ажыццяўляе заходы з мэтай надання беларускай мове афіцыйнага статусу на гэтых ашварах. Дзяржава падтрымлівае адкрыццё факультэтай і кафедр беларускай мовы, а таксама беларускіх школ і беларускамоўных выданняў (газеты, часопісы, альманахі) у замежных краінах – у першую чаргу там, дзе існуюць беларускія дыяспары.

Дзяржава прымае заходы для надання беларускай мове афіцыйнага статусу ва ўсіх міждзяржаўных утварэннях, у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь.

Артыкул 5. Дзяржаўны і агульнацыянальныя праграмы па падтрымцы беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь

- у Рэспубліцы Беларусь:

У Рэспубліцы Беларусь распрацоўваюцца і ажыццяўляюцца дзяржаўныя і агульнацыянальныя праграмы падтрымкі беларускай мовы.

Дзяржаўныя і агульнацыянальныя праграмы па падтрымцы беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь распрацоўваюцца ў першую чаргу ў кірунках, якія выклікаюць занепакоенасць у грамадстве, патрабуюць неадкладнага ўмяшання дзяржавы.

Дзяржаўныя і агульнацыянальныя праграмы па падтрымцы беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь фінансуюцца з дзяржаўнага бюджету Рэспублікі Беларусь, са сродкаў спецыяльных фондаў падтрымкі беларускай мовы; могуць прыцягвацца таксама сродкі ажыццяўленія і замежных спонсараў, якія пры гэтым

не падлягаюць аблкладанню падаткамі, зборамі (пошлінамі).

- у дыяспарах:

Агульнацыянальныя праграмы па падтрымцы беларускай мовы ў дыяспарах распрацоўваюцца ў межах вырашэння задач па папулярызацыі беларускай мовы на міжнароднай арэне, па заяваванні і абароне пазыцій беларускай мовы ў сусветнай моўнай супольнасці.

Агульнацыянальныя праграмы па падтрымцы беларускай мовы ў дыяспарах фінансуюцца з дзяржаўнага бюджету Рэспублікі Беларусь; яны таксама могуць фінансавацца са сродкаў спецыяльных фондаў падтрымкі беларускай мовы, а таксама сродкаў айчынных і замежных спонсараў, якія пры гэтым не падлягаюць аблкладанню падаткамі, зборамі (пошлінамі).

3. ДЗЕЙНАСЦЬ ДЗЯРЖАЙНЫХ ОРГАНАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, МІНІСТРСТВА І ВЕДАМСТАЎ ПА ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Артыкул 6. Арганізацыя дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы

Гарантам годнага бытавання і свабоднага развіцця беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.

Ідуалагічнае і арганізацыйнае забеспечэнне дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы ажыццяўляе Дэпартамент беларускай мовы пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Заканадаўчае забеспечэнне дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы ажыццяўляе Нацыянальны Сход Рэспублікі Беларусь.

Арганізацыйную і фінансавую падтрымку беларускай мовы ажыццяўляе Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. Адзін раз на пять гадоў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь прымае дэталёвы план выканання гэтага Закона з улікам палажэнняў дзяржаўных і агульнацыянальных праграм па падтрымцы беларускай мовы і размяркоўвае адказы на выкананне паміж адпаведнымі рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання.

Юрыдычную абарону беларускай мовы ажыццяўляюць праваахоўныя структуры, суды і Пракуратура Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 7. Дзейнасць Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеля годнага бытавання і свабоднага развіцця беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь даска-нала валодае беларускай мовай.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь як вышэйшая службовая асока Рэспублікі Беларусь ставіцца да беларускай мовы, як да нацыянальнай святыні і дзяржаўнай каштоўнасці, уручанай яму беларускім народам разам з прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь усю ўнутрыдзяржаўную дзеянісць ажыццяўляе на беларускай мове. Усе ўказы Прэзідэнта выдаюцца па-беларуску.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь арганізуе дзяржавныя ініцыятывы ўладай вертыкалі на беларускай мове.

Прэзідэнт Беларусі падчас афіцыйных, публічных, культурных і інш. мерапрыемстваў асабістым прыкладам падтрымлівае і прапагандуе беларускую мову.

Артыкул 8. Дэпартамент беларускай мовы пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Дэпартамент беларускай мовы пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (далей – Дэпартамент беларускай мовы) ёсць арганізацыйна-выканавчым органам, які ствараеца з мэтай арганізацыйнай выкананія гэтага Закона.

У сваёй дзеянісці Дэпартамент беларус-

кай мовы кіруеца Канстытуцыйяй Рэспублікі Беларусь, гэтым Законам, іншымі нарматыўнымі праўнымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Паўнамоцтвы Дэпартамента беларускай мовы і парадак яго працы вызначаеца Статутам (Рэгламентам) Дэпартамента беларускай мовы, які зацвярджаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Памяшканне для працы Дэпартамента беларускай мовы забяспечвае Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Колькасны і персанальны склад Дэпартамента беларускай мовы зацвярджае Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.

Дэпартамент беларускай мовы ўзначальвае Старшыня, які прызначаецца Ўказам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Дэпартамент беларускай мовы ўзначальвае Старшыня, які прызначаецца Ўказам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

1) разглядае канкрэтныя пытанні выканання гэтага Закона;

2) падае ў органы дзяржаўнага кіравання прапановы па выкананні гэтага Закона;

3) разглядае праекты актаў заканадаўства, палажэнні якіх маюць дачыненне да сферы прымянення гэтага Закона, і падае ў органы дзяржаўнага кіравання вынікі дач



Дэпартамент беларускай мовы мае права:

1) атрымліваць інфармацыю аб сітуацыі з аховай і выкарыстаннем беларускай мовы ад дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, усіх прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый у Рэспубліцы Беларусь;

2) атрымліваць і разглядаць інфармацыю аб рэагаванні на прадпісанні Дзяржаўнай інспекцыі Дэпартамента беларускай мовы;

3) удзельнічаць у паасяджэннях, канферэнцыях і нарадах дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, дзе разглядаюцца пытанні беларускай мовы, уношіцца прапановы ў гэтых пытаннях.

Дэпартамент беларускай мовы кіруе (каардынавае) аддзеламі беларускай мовы аблывканкамаў і мінскага гарвыканкаму, аддзеламі (групамі спецыялісту) рапыканкамаў, гарвыканкамаў, спецыялістамі сельскіх і пасялковых саветаў, спецыялістамі (штатнымі або няштатнымі) міністэрстваў, ведамстваў ад цэнтральнага апарату да прадпрыемстваў і асобнай юрыдычнай адзінкі.

Дзейнасць Дэпартамента беларускай мовы фінансуецца з дзяржаўнага бюджету. Сродкі Дэпартамента беларускай мовы выкарыстоўваюцца для:

1) выканання задач Дэпартамента беларускай мовы;

2) выплаты заробку супрацоўнікам Дэпартамента;

3) аплаты працы экспертаў, нанятых Дэпартаментам беларускай мовы;

4) падрыхтоўкі і ажыццяўлення публікаций;

5) гаспадарчых выдаткаў.

Старшыня Дэпартамента беларускай мовы:

1) арганізуе працу Дэпартамента беларускай мовы, адказвае за выкананне Камісіі беларускай мовы паставленах задач;

2) адказвае за мэтавае выкарыстанне сродкаў, атрыманых з дзяржаўнага бюджету і іншых крываць;

3) склікае паасяджэнні Дэпартамента беларускай мовы, старшыню на іх, рыхтуе праекты рашэнняў;

4) засведчвае подпісам пратаколы паасяджэнні Дэпартамента беларускай мовы;

5) прадстаўляе Дэпартамент беларускай мовы ў зносінах з дзяржаўнымі і недзяржаўнымі установамі і арганізаціямі;

6) падае праект каштарысу выдаткаў Дэпартамента беларускай мовы на зацвярдженне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;

7) кіруе Сакратарыятам, зацвярджае яго персанальны склад, падае на зацвярдженне Камісіі беларускай мовы Статут і структуру Сакратарыяту;

9) не менш як адзін раз на год трymае справаздачу аб дзейнасці Дэпартамента беларускай мовы перад Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 9. Дзяржаўна-грамадская Камісія Дэпартамента беларускай мовы

Дзяржаўна-грамадская камісія Дэпартамента беларускай мовы (далей - Камісія) - кансультатыўна-дарадчы (экспертны) орган, які ствараецца з мэтай пастаяннага нагляду за выкананнем гэтага Закона, адсочваннямоўных працэсаў у грамадстве і ўнісення прапаноў у дзейнасць Дэпартамента беларускай мовы.

Камісія складаецца з экспертаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, універсітэтай, прадстаўнікоў профільных грамадскіх арганізацый, у тым ліку творчых саюзаў і арганізацый, наўкоўцаў (Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, Саюз беларускіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Беларусі, ПЭН-Цэнтр, Таварыства беларускай школы, Саюз журналісташтва і Беларуская асацыяцыя журналистаў).

Члены Камісіі прызначаюцца на 5 гадоў. Колькасць тэрмінаў узделу ў Камісіі не абмежоўваецца. Час пачатку паўнамоцтва члена Камісіі адпічаеца з дня яго прызначэння ў склад Камісіі.

Камісію ўзначальвае старшыня Дэпартамента беларускай мовы.

Камісія праводзіць паасяджэнні. Паасяджэнні Камісіі праводзяцца не раздзей як адзін раз на месяц. Паасяджэнне Камісіі лічыцца правамоцным, калі на ім прысутны не менш як 2/3 членаў Камісіі беларускай мовы.

Па выніку разгляду пытанняў Камісія прымае рашэнні. Рашэнне лічыцца прынятым, калі за яго прагаласавала не менш за 2/3 прысутных членаў Камісіі.

Артыкул 10. Сакратарыят Дэпартамента беларускай мовы

Сакратарыят Дэпартамента беларускай мовы:

1) абслугоўвае Дэпартамент беларускай мовы, дзейнасць яе экспертаў і структур;

2) рыхтуе праекты дакументаў і іншыя матэрыялы для Дэпартамента беларускай мовы;

3) рыхтуе да друку і арганізуе публікацыі дакументаў і выданні Дэпартамента беларускай мовы;

4) кансультуе грамадзян, юрыдычных асоб;

У складзе Сакратарыяту дзейнічаюць юрыдычны аддзел, аддзел працы з грамадзянамі, аддзел ліставання, выдавецкі аддзел, агульны аддзел.

Артыкул 11. Дзяржаўная інспекцыя Дэпартамента беларускай мовы

Дзяржаўная інспекцыя Дэпартамента беларускай мовы (далей - Інспекцыя) - спецыяльна ўпраўляваны дзяржаўны орган, падпрадкаваны Старшыні Дэпартамента беларускай мовы, які ажыццяўляе ў межах свай кампетэнцыі нагляд і контроль за выкананнем заканадаўства аб беларускай мове.

У сваій дзейнасці Інспекцыя кіруеца Канстытуцыяй, гэтым Законам, іншымі актамі заканадаўства.

Статут Інспекцыі зацвярджае Старшыні Дэпартамента беларускай мовы па прадстаўленні Дырэктара Інспекцыі.

Інспекцыя ёсьць юрыдычны асобай, мае гербавую пячатку са сваім найменнем, банкаўскія рахункі.

Фінансаванне Інспекцыі ажыццяўляеца з бюджету Дэпартамента беларускай мовы і іншых крываць, не забароненых законам.

Супрацоўнікі Інспекцыі, за выключэннем асобаў, што забяспечваюць яе функцыянуванне і ажыццяўляюць тэхнічнае абслугоўванне, з'яўляюцца дзяржаўнымі службоўцамі.

Задачай Інспекцыі з'яўляеца ажыццяўленне кантролю за выкананнем гэтага Закона, іншых праўных нормаў, якія забяспечваюць ахову і выкарыстанне беларускай мовы.

З мэтай рэалізацыі ўскладзенай на яе задачы Інспекцыя ажыццяўляе наступныя функцыі:

1) ажыццяўляе праверкі выканання патрабаванняў заканадаўства аб беларускай мове ў рэспубліканскіх органамі дзяржаўнага кіравання, органамі мясцовага кіравання і самакіравання, усім установамі, прадпрыемствамі і арганізаціямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі і прадпішляхія правапарушэнні ў сферы аховы і выкарыстання беларускай мовы;

2) запытае ў дзяржаўных органаў, іншых юрыдычных асоб, а таксама фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, тлумачэнні прычын выяўленых парушэнняў заканадаўства ў сферы аховы і выкарыстання беларускай мовы, а таксама прычын і ўмоў, што спрыяюць іх ажыццяўленню;

3) у межах свай кампетэнцыі выдае абавязковыя для выканання дзяржаўнымі органамі, іншымі юрыдычными асобамі, а таксама фізічными асобамі, у тым ліку індывідуальными прадпрымальнікамі, прадпісанні або ліквідацыі выяўленых парушэнняў заканадаўства ў сферы аховы і выкарыстання беларускай мовы, а таксама прычын і ўмоў, што спрыяюць іх ажыццяўленню;

4) у межах свай кампетэнцыі вядзе адміністрацыйныя працы;

5) у межах свай кампетэнцыі рыхтуе і ва ўстаноўленым парадку ўносіць праекты норматыўных правовых актаў па пытаннях аховы і выкарыстання беларускай мовы, узгадненіе

падрыхтаваныя іншымі дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі праекты норматыўных правовых актаў па гэтых пытаннях;

6) вызначае і кантрлюе механізм надання дзяржаўным службоўцам кваліфікацыйных катэгорый валодання беларускай мовай;

7) запытае ў рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, іншых юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў і бязвыплатна атрымлівае ад іх інфармацыю, неабходную для выканання ўскладзенай на Інспекцыю задачы;

8) у межах свай кампетэнцыі ажыццяўляе міжнароднае супрацоўніцтва;

9) у межах свай кампетэнцыі дае рэкамэндацыі па пытаннях аховы і выкарыстання беларускай мовы;

10) інфармуе грамадства пра сваю дзейнасць;

11) выконвае іншыя прадугледжаныя заканадаўствамі функцыі.

Інспекцыя складае справаздачы перед Старшынём Дэпартамента беларускай мовы, абменьваеца інфармацыяй па свай дзейнасці з Камісіяй Дэпартамента беларускай мовы. Прадстаўнікі Інспекцыі маюць права ўдзельнічаць у паседжаннях Камісіі Дэпартамента беларускай мовы.

Інспекцыю ўзначальвае Дырэктар. Дырэктар прызначаецца на пасаду і вызываецца ад Старшынёма Дэпартамента беларускай мовы са згоды Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дырэктар мае намесніка, які прызначаецца на пасаду Старшынёма Дэпартамента беларускай мовы па прадстаўленні Дырэктара Інспекцыі.

Дырэктар Інспекцыі:

1) кіруе дзейнасцю Інспекцыі і нясе персанальную адказнасць за выкананне ўскладзенай на яе задачы;

2) зацвярджае штатны расклад Інспекцыі ў адпаведнасці з яе структурай і колькасцю супрацоўнікаў, а таксама фондам аплаты працы;

3) зацвярджае палажэнні аб структурных падраздзяленнях цэнтральнага апарату Інспекцыі, абласных і міжраённых інспекцыях;

4) прымае на працу і звальняе за ўстаноўленым парадку супрацоўнікаў Інспекцыі;

5) ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва дзейнасцю абласных і міжраённых інспекцый;

6) у межах свай кампетэнцыі выдае загады;

7) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Дырэктар Інспекцыі з'яўляецца Галоўным інспектарам паводле пасады, яго намеснік - намеснікам Галоўнага інспектара.

Інспекцыя мае штатны інспектараў у складзе абласных, гарадскіх, раённых і іншых аддзелу Дэпартамента беларускай мовы, а таксама няштатных інспектараў у кожным населеным пункце, у кожной арганізацыі і на кожным прадпрыемстве, дзе гэта палічыць патрэбным.

Службовыі асобамі Інспекцыі, якія маюць права ажыццяўляць кантроль за аховай і выкарыстаннем беларускай мовы, з'яўляюцца Дырэктар Інспекцыі і яго намеснік, старшыні абласных, гарадскіх і раённых інспектарій, іх намеснікі, інспектары і іншыя супрацоўнікі Інспекцыі, што з'яўляюцца дзяржаўнымі службоўцамі.

Інспектары маюць права ажыццяўляць праверкі ў вызначаным заканадаўствам парадку, складаць пратаколы аб адміністрацыйных правапарушэннях у сферы аховы і выкарыстання беларускай мовы, а таксама ажыццяўляць іншыя, прадугледжаныя Статутам Інспекцыі і адпаведнымі палажэннямі, права. Дзяянні і рашэнні інспектараў могуць быць абскарджаны Дырэктару Інспекцыі альбо ў суд.

Дзяржаўныя органы, іншыя юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі абавязаны падчас праверак Інспекцыі ствараць умовы для выканання інспектарамі их абавязкаў.

Артыкул 12. Дзейнасць Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўчым забеспечэнні дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь



Артыкул 14. Дзейнасць Ураду Рэспублікі Беларусь, міністэрстваў, дзяржаўных камітэтав, дэпартаментаў і ведамстваў па практычным, эканамічным і фінансавым забеспечэнні дзяржаўной падтрымкі беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь

Урад Рэспублікі Беларусь арганізуе і ажыццяўляе практычную, эканамічную і фінансавую падтрымку беларускай мовы.

Прэм'ер міністр Рэспублікі Беларусь дасканала валодае беларускай мовай, арганізуе дзейнасць Ураду, вядзе паседжанні па-беларуску.

Урад Рэспублікі Беларусь забяспечвае функцыянаванне ўсіх міністэрстваў і ведамстваў на беларускай мове.

Міністэрствы, дзяржаўныя камітэты, дэпартаменты і ведамства Рэспублікі Беларусь прымають уздел у рэалізацыі дзяржаўных праграм падтрымкі беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь у частцы датычнай іх асноўнай дзейнасці.

Артыкул 15. Дзейнасць Міністэрства адукцыі па забеспечэнні паўнавартаснага функцыянавання беларускай мовы ў сістэме адукцыі Рэспублікі Беларусь і ў беларускіх школах дыяспары

Рэспубліка Беларусь гарантует кожнаму жыхару неад'емнае права на выхаванне і атрыманне адукцыі на беларускай мове. Гэта права забяспечваецца сістэмай дашкольных установоў, агульнаадукцыйных школ, ліцэй, каледжаў, сярдніх спецыяльных і вышэйших навучальных установоў, а таксама ў магістратуры і аспірантуры.

У дзіцячых дашкольных установах, а таксама ў дзіцячых дамах у Рэспубліцы Беларусь выхаванне вядзеца на беларускай мове.

У адпаведнасці з пажаданнямі грамадзян па рашэнні мясцовых выкананій і распарадчых органаў могуць стварацца дзіцячыя дашкольныя ўстановы ці асобныя групы, у якіх выхаванне вядзеца на мове нацыянальнай меншасці, пры гэтым не павінны парушацца пропорцыі судадносін насыльніцтва беларускай і іншых нацыянальнасцяў.

У Рэспубліцы Беларусь вучэбная і выхаваўчая праца ў агульнаадукцыйных школах вядзеца на беларускай мове.

У адпаведнасці з пажаданнямі грамадзян па рашэнні мясцовых выкананій і распарадчых органаў могуць стварацца агульнаадукцыйныя школы ці класы, у якіх вучэбна-выхаваўчая праца вядзеца на мове нацыянальнай меншасці ці выхаваецца мова нацыянальнай меншасці, пры гэтым не павінны парушацца пропорцыі судадносін насыльніцтва беларускай і іншых нацыянальнасцяў.

Парафак вывучэння беларускай мовы вучнямі, якія часова знаходзяцца на тэрыторыі краіны, вызначаецца рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання ў галіне адукцыі.

Навучанне і выхаванне ў прафесійна-тэхнічных, сярдніх спецыяльных і вышэйших навучальных установах Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на беларускай мове.

Беларуская мова ва ўсіх навучальных установах Рэспублікі Беларусь недзяржаўной формы ўласнасці выхаваецца незалежна ад іх ведамаснай, прафесійнай ці канфесійнай прыналежнасці.

Міністэрства адукцыі распрацоўвае і рэалізуе сістemu маральнага і матэрыяльнага заахвочвання выкладання на беларускай мове. Стайды беларускамоўных выкладчыкаў і работнікаў адукцыі павінны быць павялічаны на 30% адносна ставак іншамоўных выкладчыкаў і работнікаў.

Міністэрства адукцыі арганізацыйна і матэрыяльна падтрымлівае беларускія школы ў дыяспарах у тым ліку і накіраваннем у такія школы выкладчыкаў са сваім штатам, або шляхам заключэння дамоў з грамадзянамі тых краін, дзе знаходзіцца беларуская школа.

Міністэрства адукцыі прымае арганізацыйныя заходы і аказвае падтрымку ў адкрыцці і арганізацыйнай працы кафедр беларускай мовы і літаратуры ў краінах білзкага і далёкага замежжа дзеля папулярызацыі беларускай мовы ў як мага большай колькасці краін свету.

Артыкул 16. Дзейнасць Міністэрства культуры па забеспечэнні паўнавартаснага функцыянавання беларускай мовы ў сістэме культуры Рэспублікі Беларусь і па папулярызацыю беларускай мовы за межамі краіны

У Рэспубліцы Беларусь мовай сферы культуры з'яўляецца беларуская мова. Гарантуюцца захаванне і развіццё культуры на мовах іншых народаў, прадстаўнікі якіх жывуць у краіне.

Міністэрства культуры Рэспубліка Беларусь арганізуе далучэнне насельніцтва краіны да здабыткаў сусветнай культуры, ажыццяўляе пераклад на беларускую мову кнігаў, фільмаў, серыялаў, стварае беларускамоўныя аналагі найболей масавых і папулярных шоў і забаўляльных праграмаў.

Міністэрства культуры Рэспубліка Беларусь клонаціца аб захаванні культурных здабыткаў беларускага этнасу ў дыяспарах, аказвае калектывам і арганізацыям культуры дыяспараў арганізацыйную і матэрыяльную падтрымку.

Асноўнай мовай праграм беларускіх дзеячоў культуры, якія прадстаўляюцца на міжнародных конкурсах і фестывалах з'яўляецца беларуская мова.

Артыкул 17. Дзейнасць Міністэрства інфармацыі і Белтэлерадыёкампаніі па забеспечэнні паўнавартаснага функцыянавання беларускай мовы ў беларускай дзяржаве і беларускім грамадстве

У Рэспубліцы Беларусь мовай дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі з'яўляецца беларуская мова.

Усе дзяржаўныя парталы, усе сайты дзяржаўных установоў: Адміністрацыі Прэзідэнта, Палаты Прадстаўнікоў, Савета Рэспублікі, міністэрстваў, ведамстваў, абласных, гарадскіх, раённых саветаў і выкананічых камітэтав, іншых дзяржаўных структур і арганізацый маюць паўнавартасную беларускую версію, а пры неабходнасці і версіі на іншых мовах.

Агульнадзяржаўныя палітычныя і камерцыйныя СМІ недзяржаўных формаў уласнасці, якія выходзяць на замежных мовах паралельна маюць беларускамоўную версію.

Літаратурныя і навуковыя выданні якія выходзяць на замежных мовах маюць беларускамоўнае рэзюмэ.

Выданні грамадскіх аўтараў нацыянальных меншасці выкарыстоўваюць мовы нацыянальных меншасці і пры неабходнасці або па жаданні беларускую мову.

Белтэлерадыёкампанія ажыццяўляе закупку відэа- і кінапрадукту з іншых краін свету толькі агучанага на беларускую мову або пры наяўнасці беларускамоўных субтытрапу.

Артыкул 18. Дзейнасць Міністэрства спорту і турызму па папулярызацыі беларускай мовы ў беларускім грамадстве і годнай рэпрэзэнтациі краіны на міжнароднай арэне

Міністэрства спорту і турызму арганізуе трансляцыю спартыўных рэпартажаў з усіх значных матчаў і спаборніцтваў на беларускай мове.

Усе спартовыя і турыстычныя аўкты маюць зневешнє і ўнутране афармленне на беларускай мове.

Усе экспкурсаводы краіны вядуць экспкурсіі на беларускай мове, па замове замежных турыстаў вядуць экспкурсіі на іншых мовах.

Артыкул 19. Дзейнасць Міністэрства гандлю і Дзяржаўнага мытнага камітэту па забеспечэнні правоў беларускіх спажыўкоў

Міністэрства гандлю і Дзяржаўнага мытнага камітэту дапускаюць на беларускі рынак толькі тавары, якія маюць беларускамоўную спецыфікацію, а таксама беларускамоўныя варыянты дакументаў (інструкціў па эксплуатацыі, тэхнічныя апісанні, гарантыйныя талоны і г.д.).

Артыкул 20. Дзейнасць Міністэрства сувязі і інфарматызацыі па забеспечэнні

паўнавартаснага функцыянавання беларускай мовы ў галіне электроннай і паштовай сувязі

Пошта і тэлеграф забяспечваюцца маркамі, канвертамі, паштоўкамі, бланкамі і да т. п., надпісы на якіх выконваюцца на беларускай мове і адпавядаюць патрабаванням Сусветнай паштовай канвенцыі.

Даведачныя, інфармацыйныя і забаўляльныя паслугі па электронных сродках сувязі аказваюцца на беларускай мове і на беларускай і замежных мовах.

Артыкул 21. Дзейнасць міністэрстваў транспарту і дзяржаўных транспартных кампаній па забеспечэнні паўнавартаснага функцыянавання беларускай мовы ў галіні транспарту і беларускамоўным афармленні транспортных магістралей

Транспортная магістраль: вакзалы, станцыі, аэрапорты, дарожныя знакі афармляюцца на беларускай мове.

Даведачная інфармацыя на вакзалах, станцыях, у самалётах, цягніках іншых транспортных сродках падаецца на беларускай мове, а пры неабходнасці і на замежных мовах.

Артыкул 22. Дзейнасць Міністэрства Абароны, Міністэрства Іннутраных Справ, Дзяржаўнага Памежнага Камітэту, Камітэта Дзяржаўнай Бяспекі, іншых вайсковых, спецыяльных фармаванняў і сілавых структурах Рэспублікі Беларусь

Ва Узброеных Сілах, іншых вайсковых, спецыяльных фармаваннях і сілавых структурах Рэспублікі Беларусь ужываецца беларуская мова. Баявая і штодзённая служба ва Узброеных Сілах, іншых вайсковых, спецыяльных фармаваннях і сілавых структурах Рэспублікі Беларусь арганізуецца па беларускамоўных баявых і агульнавайсковых статутах.

Пры арганізацыі ўзаемадзясяння з вайсковымі і праваахоўнімі структурамі замежных краін ужываецца беларуская і прымальная для бакоў мовы.

Артыкул 23. Дзейнасць Міністэрства юстыцыі, прокуратуры, судоў

У Рэспубліцы Беларусь судаводства вядзеца на беларускай мове.

При разглядзе ў судах кримінальных і грамадзянскіх спраў, гаспадарчых спрачак асабам, якія прымаюць уздел у справе і не валодаюць мовай судаводства, забяспечваецца права азнямлення з адпаведнымі матэрыяламі, уздел у судовых дзеянях праз перакладчыка, права выступацца у судзе на роднай мове.

Следчыя і судовыя дакументы выдаюцца асабам, якія прымаюць уздел у справе, па іх патрабаванні, у перакладзе на родную мову або іншую мову, якой яны валодаюць.

Вядзенне спраў аб адміністрацыйных правапарушэннях у Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на беларускай мове.

Калі асока, якая прыцягваецца да адміністрацыйнай адказнасці, не валодае мовай, на якой вядзеца спраўа, яна можа выступаць на роднай мове і карыстацца дапамогай перакладчыка.

Натарыяльнае справаводства ў Рэспубліцы Беларусь вядзеца на беларускай мове.

Калі асока, якая звязнулася ў натарыяльную кантору, не ведае мовы, на якіх вядзеца справаводства, тэксты дакументаў павінны быць перакладзены ёй натарыусам ці іншай адказнай асобай, якая здзяйсняе натарыяльнае дзеяние, у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Акты працаворскага нагляду ў Рэспубліцы Беларусь складаюцца на беларускай мове.

У зносінах з органамі працаворскага нагляду іншых дзяржаў ўкарыстоўваецца прымальная для бакоў мова.

4. ДЗЕЙНАСЦЬ ОРГАНАЎ МЯСЦОВАГА КІРАВАННЯ, І САМАКІРАВАННЯ, ПРАДПРЕІМСТВАЎ, УСТАНОЎ, АРГАНІЗАЦЫЙ, ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ, І ГРАМАДСКІХ

АБ'ЯДНАННЯЎ ПА ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Артыкул 24. Дзейнасць органаў мясцовага кіравання Рэспублікі Беларусь па забеспечэнні дзяржаўной падтрымкі беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь

Органы мясцовага кіравання і самакіравання ажыццяўляюць падтрымку беларускай мовы падчас сваёй штодзённай дзейнасці, а таксама шляхам рэалізацыі на месцах дзяржаўных і агульнанацыянальных праграмаў падтрымкі беларускай мовы, распрацоўваюць і рэалізуюць мясцовыя праграмы і планы падтрымкі беларускай мовы.

Фінасаванне мясцовых праграм і планаў падтрымкі беларускай мовы ажыццяўляюцца за кошт мясцовых бюджэтав, спецыяльных фондаў і сродкаў спонсараў і мецэнатаў.

Непасрэдную працу па выкананні праграмаў падтрымкі беларускай мовы ў абласцях вядуць аддзелы Дэпартамента беларускай мовы аблівянкамаў; у г. Мінску - аддзел Дэпарт



На прадпрыемствах, ва ўстановах, арганізацыях, таварысццах, фірмах і іншых суб'ектах гаспадарання Рэспублікі Беларусь працу па выкананні праграмаў падтрымкі беларускай мовы вядуць спецыялісты (штатныя або няштатныя) у рамках правоў, нададзеных ім гэтым законам.

Прадпрыемствы, установы, арганізацыі, таварысцца, фірмы і іншыя суб'екты гаспадарання Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць маркіроўку сваіх тавараў на беларускай і пры неабходнасці на іншых мовах. Першы асобнік усіх тэхнічных дакументаў на тавары (тэхнічнае апісанне, інструкцыя па эксплуатацыі, гарантыйныя талоны і інш.) выконваюцца на беларускай мове, а пры неабходнасці і на іншых мовах.

Тэхналагічнае абсталяванне, выпушчанае ў Беларусі і завезеная з замежных краін, забяспечваецца дакументацыяй на беларускай мове.

Банкі і бухгалтэрскі прадпрыемстваў працу ў беларускай мове, для гэтага ў краіне распрацоўваецца поўны камплект банкаўскай і бухгалтарской дакументацыі на беларускай мове.

Артыкул 27. Дзеянасць палітычных партый і грамадскіх аў'яднання Рэспублікі Беларусь па падтрымцы беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь

Палітычныя партыі і грамадскія аў'яднанні Рэспублікі Беларусь арганізујуць палітычную і грамадскую дзеянасць на беларускай мове.

Грамадскія аў'яднанні нацыянальных меншасцяў Рэспублікі Беларусь арганізујуць дзеянасць на нацыянальных мовах або на нацыянальных і беларускай мовах.

5. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ ГРАМАДЗЯН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ПАДТРЫМЦЫ І АБАРОНЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Артыкул 28. Правы грамадзян Рэспублікі Беларусь па карыстанні беларускай мовай

Рэспубліка Беларусь усім неабходнымі сродкамі забяспечвае права грамадзян свабодна карыстацца беларускай мовай ва ўсіх сферах грамадскага жыцця на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі краіны мае права карыстацца беларускай мовай ў любым выпадку, у любым месцы, у любы час.

Кожнаму грамадзяніну Рэспублікі Беларусь дастаткова ведаць толькі беларускую мову, каб пачуванца і быць паўнапраўным, паўнавартасным і годным суб'ектам беларускага грамадства.

Кожная асока ў Рэспубліцы Беларусь мае права на атрыманне дакументаў, а таксама ажыццяўленне на яе просьбу прадугледжаных заканадаўствам дзеянияў і правядзенне ў адносінах да яе прадзур на беларускай мове.

Усе дзяржаўныя органы, а таксама іншыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь, незалежна ад формы ўласнасці і арганізацыйна-праўнай формы, надзеленыя правам зацвярджаць бланкі, узоры і іншыя формы дакументаў,

якія выдаюцца на просьбу грамадзян ці арганізацый Рэспублікі Беларусь альбо іншым суб'ектам гаспадарання Рэспублікі Беларусь, забяспечваюць права грамадзян на атрыманне бланку, узораў, іншых форм дакументаў на беларускай мове.

Натарыусы і іншыя ўпраўнаважаныя на ажыццяўленне натарыяльных дзеянияў асобы забяспечваюць асобам, што звярнуліся да іх за ажыццяўленнем натарыяльнага дзеяния, права на атрыманне дакумента, што афармляеца пры ажыццяўленні натарыяльнага дзеяния, на беларускай мове. Адмова аформіць натарыяльнае дзеяние па-беларуску са спасылкай на наведанне мовы альбо тэхнічныя акалічнасці не дапускаецца.

Дзяржаўныя органы і іншыя арганізацыі забяспечваюць асобам, што звярнуліся да іх за ажыццяўленнем адміністрацыйнай пракедуры, права на атрыманне дакумента, што афармляеца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай пракедуры, на беларускай мове. Адмова аформіць адміністрацыйнае дзеяние па-беларуску са спасылкай на наведанне мовы альбо тэхнічныя акалічнасці не дапускаецца.

Кожная асока ў Рэспубліцы Беларусь мае права атрымаць на свой пісьмовы, вусны, электронны звярот у дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь адпаведна пісьмовы, вусны, электронны адказ на беларускай мове.

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на атрыманне адкукацыі любога ўзроўню на беларускай мове.

Навучанню на беларускай мове, выданню літаратуры, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на беларускай мове аказваецца дзяржаўная падтрымка.

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на атрыманне дакументаў інфармацыю пра тавары (работы, паслугі) на беларускай мове.

Адмова дзяржаўнымі органамі альбо службовымі асабамі ў ажыццяўленні дзеянияў, звязаных з напісаннем асабовых імянаў, прозвішчаў грамадзян, калі грамадзянін патрабуе напісання яго імя (імянаў), прозвішча ў адпаведнасці з беларускай іменаслоўнай традыцыяй, не дапускаецца.

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права атрымліваць інфармацыю пра тавары (работы, паслугі) на беларускай мове.

Прадавец (вытворца, паставщик, прадстаўнік вытворцы, паставщик альбо прадаўца, выканаўца) абавязаны забяспечыць права грамадзян на атрыманне прадугледжанай заканадаўствам інфармацыі пра тавары (работы, паслугі) на беларускай мове.

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія праходзяць вайсковую службу ва Узброенных Сілах Рэспублікі Беларусь, іншых войсках і вайсковых фармаваніях Рэспублікі Беларусь, маюць права карыстацца падчас службы беларускай мовай, а дзяржава стварае ўмовы для рэалізацыі гэтага права.

Паводле вуснай альбо пісьмовай заявы асобы, у адносінах да якой распачаты крымінальны пераслед альбо ўзбуджана крымінальная справа, распачаты адміністрацыйны пракэс,

аб'ёмах дастатковых для паўнавартаснага фукцыянавання і дынамічнага развіцця беларускай мовы, забеспячэння прыярытэтных пазіцый беларускай мовы ва ўсіх сферах палітычнага, грамадскага і эканамічнага жыцця краіны.

На працягу трох гадоў ішла праца над канцепцыяй. На II-ты з'езд ТБМ 23

адпаведны крымінальны пракэс, крымінальная вытворчасць, адміністрацыйны пракэс падлягае вядзенню на беларускай мове.

Артыкул 29. Абавязкі грамадзян Рэспублікі Беларусь па падтрымцы і абароне беларускай мовы

Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь цераз удзел у выбарах і рэферэндумах з'яўляецца суб'ектам дзяржаўнага кіравання і акрамя правоў мае і абавязкі па захаванні, падтрымцы і абароне беларускай мовы.

Кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь абавязаны:

- валодаць у неабходным аў'ёме беларускай мовай;

- прымаць усе магчымыя меры для навучання сваіх дзяцей беларускай мове;

- не дапускаць самому і не цярпець ад іншых абрэзіўных і зняважлівых выказванняў на адрас беларускай мовы;

- патрабаваць ад дзяржаўных чыноўнікаў, ад кіраўніцтва і інжынерна-тэхнічнага кіраўніцтва прадпрыемстваў, установаў, арганізацый, таварыстваў, фірмаў і іншых суб'ектаў гаспадарання Рэспублікі Беларусь пры выкананні сваіх службовых абавязкаў карыстацца толькі беларускай мовай;

- патрабаваць ад выкладчыкаў і настаўнікаў, а таксама работнікаў сістэмы дашкольнага, школьнага і пасляшкольнага выхавання карыстацца беларускай мовай не толькі на занятках, а і на перапынках.

Кожная сям'я Рэспублікі Беларусь абавязана навучыць сваіх дзяцей ва ўзросце да 16 год свабоднаму валоданню вуснай і пісьмовай беларускай мовай.

6. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЯ ГЭТАГА ЗАКОНА

Артыкул 30. Адказнасць дзяржаўных структур фізічных і юрыдычных асоб за парушэнне гэтага Закона

Фізічныя і юрыдычныя асобы, якія парушаюць гэты Закон, нясуць адміністрацыйную адказнасць з адпаведнасці з заканадаўствам.

У Кодэксе Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях уносяцца змены і дапаўненні з тым, каб установіць адказнасць за наступныя парушэнні заканадаўства аба хове і выкарыстанні беларускай мовы:

1) парушэнне раённага беларускай мовы ў дзеянасці рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, іншых юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў;

2) дзеяние або бяздзезненне, якое прывяло да парушэння права грамадзяніна Беларусі на атрыманне адкукацыі на беларускай мове;

3) адсутнасць тэксту на беларускай мове, не карацейшых за тэксты на іншых мовах, на пячатках, бланках, шыльдах, надпісах у службовых памяшканнях, афіцыйных сайтах у глобальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, іншых юрыдычных асоб і інды

відуальных прадпрымальнікаў;

4) парушэнне права грамадзяніна атрымаць інфармацыю пра тавары і паслугі на беларускай мове, у tym ліку адсутнасць назваў тавараў і паслуг на беларускай мове, адсутнасць тэксту на беларускай мове, не карацейшых за тэксты на іншых мовах, на ўпакоўках тавараў, у інструкцыях да тавараў, у апісаннях паслуг, якія прадаюцца /аказваюцца ў Рэспубліцы Беларусь; адсутнасць гукавых інфармацыйных паведамленняў на беларускай мове, не карацейшых за паведамленні на іншых мовах, у аб'ектах транспарту, гандлю, сферы паслуг;

5) парушэнне права грамадзяніна атрымаць адказ ці дакумент на беларускай мове ад дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, іншых юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў;

6) непераклад тэлевізійных і радыёпрограм, прызначаных для публічнага паказу кіна- і відэофільмаў на беларускую мову;

7) неўжыванне беларускіх формаў геаграфічных назваў, у tym ліку як першасных пры передачы на іншыя мовы, акрамя беларускай;

8) адмова грамадзяніну ў праве насыць самому або надаваць сваім дзецям асабовыя імя (імёны) адпаведна беларускім іменаслоўным традыцыям, ужываць і запісваць свае асабовыя імёны і прозвішчы адпаведна беларускім іменаслоўным традыцыям;

9) невыкананне прадпісанняў Дзяржаўнай інспекцыі Дэпартамента беларускай мовы (інспектара Дзяржаўнай інспекцыі Дэпартамента беларускай мовы);

10) усе іншыя парушэнні права грамадзяніна атрымаць і пасіўна карыстацца беларускай мовай ў поўным аў'ёме ва ўсіх сферах грамадскага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь.

7. ПЕРАХОДНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 31. Парадак і тэрміны ўвядзення дзеяние гэтага Закона

Дэпартамент беларускай мовы пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўная арганізація Сакратарыят і Інспекцыя Дэпартамента беларускай мовы пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ствараюцца ў вызначаным гэтым Законам парадку на працягу 3 месяцаў з дня ўступлення ў сілу гэтага Закона.

Усе дзяржаўныя органы абавязаны на працягу 3 месяцаў з даты ўступлення ў сілу гэтага Закона прывесці свае нарматыўныя прайныя акты ў адпаведнасць з палажэннямі Закона.

На працягу 6 месяцаў з дня ўступлення ў сілу гэтага Закона Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь забяспечвае ажыццяўленне перакладу на беларускую мову дзеяных заканадаўчых актаў (кодэксы, законы), іншых нарматыўных прайных дакументаў, у першую частку датычных сфер адкукацыі, культуры, сродкаў масавай інфармацыі, а таксама забяспечвае ажыццяўленне перакладу на беларускую мову баявых і агульнавайсковых статутаў, што дзеяйнасць за Узброенных Сілах і іншых сілавых і спецыяльных структурах Рэспублікі Беларусь.

(Канцепцыя практэкт разгледжана XI з'ездам і ў канчатковым выглядзе ўхвалена Сакрат